

Класікі на ўроці

Тамара ТАРАСАВА

“БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ СВАЮ ПАЭМУ ПРЫСВЯЧАЮ. АЎТАР.”

АСПЕКТЫ ВЫВУЧЭННЯ ПАЭМЫ ЯКУБА КОЛАСА “СЫМОН-МУЗЫКА”

Адметнае месца ў творчай спадчыне Якуба Коласа займае паэма “Сымон-музыка”. Гэта твор выразна нацыянальны, у ім адбіўся глыбокі раздум павета над станам і шляхамі развіцця беларускай літаратуры, над прызначэннем мастацтва ў духоўным жыцці народа, над лёсам мастака-творцы.

Паэма “Сымон-музыка” — твор адметны і ў жанрава-стылёвым плане. Гэта лірыка-рамантычная паэма. Якуб Колас па прыродзе свайго таленту — мастак пераважна эпічнага мыслення, і зварот да лірыка-рамантычнай формы быў прынцыпова важным для яго. Невыпадкова паралельна з рэалістычным творам “Новая зямля” пішацца рамантычная паэма “Сымон-музыка”, шэраг цудоўных алегарычных “казак жыцця” (“Адзінокае дрэва”, “Зло — не заўсёды зло”, “На чужым грунце”, “Камень”, “Хмарка”, “Супраць вады”, “Стары лес”, “Даль” і інш.). Прыйгданыя і шмат якія іншыя вершаваныя і празаічныя творы Я. Коласа сведчаць пра тое, што іх аўтар авалодаў рамантычнымі прынцыпамі пабудовы твораў. Так, у паэме “Сымон-музыка” мы знаходзім і ідэалізацыю, і ўслаўленне героя, апісанне, што справаў і учынкаў. Тэма Сымона-музыкі стала да міноўнай у творы. Мужнасць, высакі ролнасць, маральная чысціня, непадкупнасць высокія пачуцці — вызначальныя рысы харектару Сымона. Успомнім, як хлопчык-падлетаў туманыцца сваё рагашэнне пайсці ў свет пасля дрэлага выпадку з авечкамі, калі раззлаваны батька моцна яго абразіў і пакрыўдзіў:

І дадому же не пойдзе
Здзек цярні і спіну гнучь,
Долю знайдзе, ці не знайдзе —
Гайда ў путь, далёкі путь!

**Тамара Мікалаеўна Тара-
сава** — літаратуразнаўца.
Кандыдат філалагічных на-
вук. Дацэнт кафедры белару-
скай літаратуры Беларус-
кага дзяржаўнага педагогіч-
нага ўніверсітэта імя Макси-
ма Танка. Закончыла Мінскі
дзяржаўны педагагічны ін-
ститут замежных моў
(французскае аддзяленне,
1978), аспірантуру пры Ін-
ституце літаратуры імя
Янкі Купалы АН Беларусі
(1984). Даследуе працэс раз-
віцця беларускай літаратуры на пачатку XX ст. у кан-
тэкście заходнебеларускіх літаратур.



Настойлівасць, ражучасць выявіў Сымонка, калі зразумеў, што яму з дзедам-жабраком не падарозе і што жабракова філософія прыстасавальніцтва прынцыпова непрымальная, чужая. У пранікнёным маналогу хлопчына сцвярджает сілу духа, жаданне зліцца з прыродай:

Я пайду, адзін пайду я.
Вольны вецер хай гайдуе
Мае думкі, мае чары,
Мае пе-ні, клякі-чары (361).

З такай самай яскравасцю асноўныя рысы харектару, унутраныя сілы і паміненні Сымона раскрываюцца ў яго маналогу напярэдадні ўцёкаў з замка:

.. Волі, волі і прастору!
Прэч границы!
Есьць жывыя там крыніцы,
Ззяюць зоры,
Бліскавіцы.
Гэй, угору!”
Поле шырокое, роднае поле
І збожжайка шаты,
Прастор мнагадумны,
Разумны!
Хай жа спаткае нас іchyрая воля,
Асвеціць і хаты
І гумны! (440)

Узноўлены рэалістычнымі сродкамі сацыяльна-побытавы фон, на якім разгортаецца сюжэтнае дзеянне, зусім не зніжае рамантычнага вобраза героя. Шматлікія алегарычныя фрагменты паэмы (казка пра сесчаны дубок, пра чулы звон, пра адзінокі прамень і інш.) надаюць рамантычнаму вобразу Сымона ўрачыстую велічнасць, маштабнасць. Вобраз Сымона можа быць пастаўлены поплеч з вобразам Купалавага гусляра з паэмы “Курган”, вобразамі музыкі ў творах Максіма Багдановіча і ў вершах паэта-выгнанніка Алея Гаруна.

Сучаснаму чытчу вядомы дзве рэдакцыі паэмы: першая 1911 — 1918 гг. і трэцяя 1924 — 1925 гг. (другі варыянт быў выкрадзены ў паэта ў цягніку разам з рэчамі падчас яго вяртання з адпачынку).

“Сымона-музыку” Якуб Колас прысвяціў беларускай моладзі. І гэтае прысвячэнне — шматзначнае. Яно дапамагае глыбей спасцігнуць філософскую канцепцыю твора, яго ідэйныя пафас, лепш разобрацца ў поглядах песняра. А як да паэмы ставіцца сучасны малады чытач? Вопыт многіх школьнікаў настаўнікаў сведчыць пра тое, што на чыста эмацыйным узоруні твор успрыма-

еца прыхільна, з цікавасію і разуменнем, а вось у практичним плане, калі неабходна засвоіць змест паэмы, ацаніць яе ідэйны пафас, сэнсавую скіраванасць, часам узнікаюць пэўныя цяжкасці. Яны выкліканы тым, што не заўсёды з боку навучэнцаў звяртаецца належная ўвага якраз на лірыка-рамантычны, алегарычны, сімвалічны план паэмы.

Навучэнцы часцей за ўсё ацэньваюць образ Сымона рэалістычна і ігнаруюць той факт, што Сымон — герой рамантычны і выпісаны ён рамантычнымі сродкамі. Так, многія сюжэтныя калізіі (узаемадносіны Сымона з вясковым людам, з аднагодкамі, якія яго не прымаюць, бо ён не падобны да іншых дзяцей, жыве ў сваім свеце, дзе шмат месца марам і фантазіям; канфлікт з бацькамі, вынікам чаго сталі блуканні Сымонкі, якія загартавалі душу хлапчука-музыкі, пашырылі погляд на жыццё і зрабілі духоўным абдульнікам працоўнага люду) — рамантычны прыём, скіраваны на ўзвелічэнне, узмужненне рамантычнага героя. Гэтаму ў значнай ступені садзейнічае паэтызацыя прыроды, якая ўспрымаецца школьнікамі зноў жа ў побытавым плане. На самай справе шматлікія алегарычныя фрагменты — эфектыўныя сродак паглыблення тэмы мастака і мастацства. Дастаткова спаслацца на алегорыю “Дрыжыць агонь, як смех крывавы...”, што папярэднічае сустрэчы Сымона з князем у лесе. Менавіта гэтую алегарычную песню-імправізацыю выконваў Сымон, развітваючыся з Ганнай і абяцаючы ёй новую сустрэчу:

Я зайду да вас, Гануся!
Я найду к табе дарогу,
Я прыйду к твайму парогу —
Дом пабачу і вярнуся! (390)

У алегорыі раскрываецца лёс агню, забытага, пакінутага людзьмі:

Гарэў агонь, былі чу, и лі дзі,
Вянок плялі яму з галін.
Цяпер загас ён по чут адзін,
І цёмна сплюна тым грудзе.
Ніхто і ў дзяд’-наць не будзе
Яго апачах тут гадзін (392).

Відавочна, што лёс пакінутага агню праецуецца на лёс Сымона, якога вяльможны князь забірае ў замак. Перад чытачом паўстае непазбежнае пытанне: а ці не згасне агонь у души хлапчука, калі ён трапіць у чужое яму сацыяльнае асяроддзе? Ці знойдуцца там сілы, якія “спятуць вянок... з галін”, падтрымаюць самабытны талент музыкі?

Пейзаж у паэме часта нясе асноўную філасофскую думку. Вобраз Сымона ва ўзаемадзеянні з адухоўленай прыродай набывае сэнсавую аб’ёмнасць, шматграннасць. Нездарма ва ўяўленні музыкі вобраз дзяўчыны Ганны часта зліваецца са з’явамі прыроды:

Калі ясным ранкам адвечнае сонца
Запаліць у росах мільёны вясёлак,
Я чую твой голас у шолаху зёлак,
Я чую твой голас у спевах бясконныхах

Травы прыбярэжны, дзе мынецца золак,
І усмех твой ясны адсвечвае сонцам (411).

Даволі часта ў працэсе разгляду паэмы абсалютызуюцца роля і значэнне сюжэта. Вядома, падзейны бок у творы мае важнае, але ўсё-такі не галоўнае значэнне. Галоўнае — гэта вобразная сістэма, праз якую і раскрываецца аўтарская думка, уся сукупнасць моўна-выяўленчых сродкаў. І асаблівую ўвагу трэба звярнуць на лірычную стыхію паэмы, яе эмацыйна-стылёвы лад. Галоўны прадмет коласаўскага даследавання — унутраны свет герояў, іх памкненні, мары, надзеі, спадзяванні, актыўнасць духу музыкі.

Эмацыйная насычанасць твора патрабавала ад Коласа-мастака адпаведнай кампазіцыйнай будовы. Кожная частка паэмы мае сваю уверцюру, свой уступ. Алегарычныя ўступы эмацыйна падрыхтоўваюць чытача да ўспрымання новага кола жыцця Сымону. Якуб Колас гэтым момантам надав ў вельмі важнае значэнне. Прыйгадае яго разлажанні, якія выкладзены ў кнізе Максіма Лужаніна “Колас расказвае пра сябе”: «склончыл з большага “Сымона” і перад габлёўкай пачачтаў. Хацеў прасачыць, як дзея рухаеци. І заслушаўся: здаецца, усё сказанна і нічога. Но дзе хоць реч, нежывая. Што за ліха! У грудзях у мене з тага дыхання поўна. Як жа зрабіць, каб зяде хай твор? Калі ў пачатку кожнага раздела сі, нейкі лірычны подых! Можа і ўвесі твор сэрэцца».

Справа гэта была цяжкая. Хацелася, каб ва ўступе толькі прадракаўся настрой далейшага, а ўсе падзеі былі за заслонай.

Аднак прарабіў я так з першай часткай і ўзрадаваўся. У творы як бы з’явіліся дзіцячыя вочы. А калі зірнеш праз іх на свет, дык і паэма, і ўсё, што robіцца ў ёй, выглядзе жывейшым»². Як вынікае з прыведзеных прызнанняў песняра, мастацкая алегорыя, паэтычная ўмоўнасць садзейнічалі тады, што кожная ситуацыя жыццёвага кола Сымона набыла глыбокую шматграннасць і сэнсавую аб’ёмнасць, паглыбіла філасофскі план твора. У выніку “Сымон-музыка” стаў класічным уласбліленнем рамантычнай паэмы.

Акрамя алегарычных уступаў да кожнага раздела, у творы ёсьць легенды, паданні, захавальнікам якіх была народная памяць. Зварот паэта да крыніц вуснай народнай творчасці сведчыць пра шырынню ідэйна-мастакай задумы, якая не магла быць выяўленая ў жанравых рамках строга эпічнага твора накшталт “Новай зямлі”. Сэнс вобразаў вуснай народнай творчасці важна данесці да навучэнцаў, бо традыцыйна яны не ідуць далей за расшыфроўку алегорый, а гэта толькі верхні пласт. Так, вобраз Ганны звычайна атаясамліваецца з Беларуссю, але Ганна — гэта яшчэ і сімвал хараства, дабрыні, гармоніі, а ў вобразе Сымона бачыцца той, хто бароніць красу, пышчоту, хараство. Узаемнае каханне Сымона і Ганны трэба тлумачыць як імкненне да прыгожага, высакароднага, імкненне да гармоніі. Але з Ганнай здарaeцца трагедыя, прычына якой не ў багацеях ці нейкіх чужынцах-заваёуніках, а ў самім народзе. Гвалт з Ганнай учыніў аднавясковец,

сялянскі хлопец Дамянік. Такім чынам, праз гэты вобраз і праз вобраз сквапнага, хітрага дзедажабрака, які прапаведуе філасофію прыстасавання, спекулюючы на чалавечай чуласці, спагадзе, Якуб Колас выявіў шматмерную духоўную рэальнасць народнага быцця. Побач з дабрынёй і харством, на думку Я. Коласа, ліха і разбурэнне ёсьць у зародку і ў прадстаўнікоў працоўнага люду.

Чым выкліканы цяжкасці пры вывучэнні паэмы “Сымон-музыка”? Тут бачыцца некалькі прычын. Па-ранейшаму ў спадчыне Якуба Коласа перавага аддаецца творам рэалістычнага плана. Метадалагічна няправільна недаацэльваць нерэалістычныя формы, бо творчая практика пісьменнікаў абвяргае такі падхід. Думаемца, што і “Новая зямля”, і “Сымон-музыка” павінны вывучацца паралельна, у прайнаннях, як два крылы вялікага на дыяльнага песьняра. Апрача таго, пакуль як звойчэна форма, каб данесці да настаўніка, і вучняў ва ўсёй паўнаце тое, што зроблены даследчыкамі спадчыны Якуба Коласа.

Вывучэнне паэмы “Сымон-музыка” павінна адбывацца паводле рэдакцыі 1911 — 1918 гг. і 1924 — 1925 гг. Гэта прынцыпова важна. Рэдак-

цыя 1911 — 1913 гг. глыбей раскрывае складаную тэму “Якуб Колас і рэвалюцыя”. Тут, дарэчы, яшчэ гіма адзінства ў поглядах. Але тое, што Я. Колас п'ятуліва доўга шукаў развязку твора (з хаваліся некалькі варыянтаў фіналу) і што ён пакідае Сымона на могілках побач з Ганнай — у ёгі гэта штурхает сур'ёзных разважанні. Навукоўцы ў новых даследаваннях (зборнік “Каласавіны”, 1990, 1996) даюць высокую цэнку першай рэдакцыі паэмы як твору самастойнаму, не забракаваному паэтам, адзначаюць тое каштоўнае і адметнае, што не трапіла ў рэдакцыю 1924 — 1925 гг.: філасофска-рэлігійныя матывы; тэма знявочанай Бацькаўшчыны; тэма загубленай красы; тэма адзінокага мастака.

Вывучэнне дзвюх рэдакцый паэмы “Сымон-музыка” павінна раскрыць этапы творчага развіцця Коласа-мастака, бо кожная з іх мае свой унутраны пафас, свой аб'ектыўны змест.

¹ Колас Я. Збор твораў: У 14 т. Т. 6. — Мн., 1974. — С. 321. Далей цытаты падаюцца па гэтым выданні з пазначэннем старонкі ў дужках.

² Цыт. паводле: Лужанін М. Колас расказвае пра сябе. — Мн., 1964. — С. 160.